

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах»

Прыняты Палатай прадстаўнікоў
Адобраны Советам Рэспублікі

Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 мая 2012 г. № 384-З «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» наступныя змяненні:

1. У частцы другой артыкула 1:

абзац чацвёрты пасля слоў «падроздзяленняў» і «Беларусь» дапоўніць адпаведна словамі «(службаў)» і «, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў»;

абзац пяты дапоўніць словамі «, Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультаў, фондаў»;

абзац шосты дапоўніць словамі «, навучэнцаў устаноў адукацыі».

2. Дапоўніць Закон артыкулам 1¹ наступнага зместу:

«Артыкул 1¹. Віды нагрудных знакаў

Нагрудныя знакі падраздзяляюцца на знакі адзнакі і знакі адрознення.

Да знакаў адзнакі адносяцца:

узнагародныя знакі;

знакі ранення;

памятныя знакі;

кваліфікацыйныя знакі.

Узнагародныя знакі – гэта знакі:

за адзнаку пры выкананні воінскага, службовага або грамадзянскага абавязку;

за поспехі ў воінскім, прафесійным майстэрстве або ў грамадскай дзейнасці;

за асобыя творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва;

за дасягненне асобых поспехаў у навучанні, навукова-даследчай, інтэлектуальнай і творчай дзейнасці.

Знакі ранення – гэта знакі, якія сведчаць аб раненні, кантузіі або іншай страце здароўя, атрыманых пры выкананні воінскага або грамадзянскага абавязку.

Памятныя знакі – гэта знакі:

за ўдзел у баявых дзеяннях або ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў;

за ўдзел у важных дзяржаўных мерапрыемствах;

у памяць аб знамянальнай даце ў гісторыі дзяржавы;

у азнаменаванне юбілею дзяржаўнага органа, яго структурнага падраздзялення (службы), падпарадкаванай яму арганізацыі (падраздзялення), воінскага фарміравання, рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання, грамадскага аб'яднання або саюза (асацыяцыі) грамадскіх аб'яднанняў.

Кваліфікацыйныя знакі – гэта знакі:

за павышэнне ўзроўню прафесійнага майстэрства, дасягненне высокіх вынікаў у прафесійнай дзейнасці;

за дасягненне высокіх вынікаў у спорце, удасканаленне спартыўнага майстэрства.

Да знакаў адрознення адносяцца:

знакі аб заканчэнні ўстаноў адукацыі;

знакі службовай прыналежнасці.».

3. Частку першую артыкула 7 пасля слова «(асацыяцыямі)» дапоўніць словамі «, Беларускай натарыяльнай палатай, Беларускай рэспубліканскай калегіяй адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палатай, Палатай падатковых кансультантаў, фондамі».

4. У артыкуле 10:

у абзацы чацвёртым часткі другой і абзацы першым часткі трэцяй слова «немэтазгоднасці» замяніць словам «немагчымасці»;

у частцы пятай слова «суд» замяніць словамі «Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь».

5. У артыкуле 11:

у частцы першай слова «немэтазгоднасці» замяніць словам «немагчымасці»;

частку другую дапоўніць словамі «, а таксама форменнае адзенне навучэнцаў устаноў адукацыі»;

частку чацвёртую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Флагі, сцягі, эмблемы, штандарты, нагрудныя і апазнавальныя знакі структурных падраздзяленняў дзяржаўных органаў і падначаленых (уваходзячых у склад, сістэму) арганізацый, іншых дзяржаўных арганізацый, флагі, эмблемы, нагрудныя і апазнавальныя знакі рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб'яднанняў, іх саюзаў

(асацыяцый), Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў, форменнае адзенне работнікаў рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб'яднанняў засноўваюцца адпаведнымі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі пасля атрымання экспертнага заключэння Геральдычнага савета аб магчымасці заснавання гэтых афіцыйных геральдычных сімвалаў. Паведамленне аб заснаванні адпаведнага афіцыйнага геральдычнага сімвала накіроўваецца ў рэгіструючы орган у пяцідзённы тэрмін пасля прыняцця рашэння аб заснаванні афіцыйнага геральдычнага сімвала.».

6. У артыкуле 12:

частку чацвёртую пасля слоў «работнікаў (супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый» дапоўніць словамі «, навучэнцаў устаноў адукацыі»;

часткі шостую і сёмую пасля слова «(асацыяцый)» дапоўніць словамі «, Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў».

7. Артыкулы 14, 16 і 18 пасля слова «(асацыяцый)» дапоўніць словамі «, Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў».

8. Артыкул 17 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 17. Выкарыстанне нагрудных знакаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб'яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый), Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў

Парадак прадстаўлення да ўзнагароджання, уручэння нагрудных знакаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб'яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый), Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў,

Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультаў, фондаў, іх нашэння і распалажэння на форменным або грамадзянскім адзенні, а таксама парадак выдачы дублікатаў нагрудных знакаў і пасведчанняў да іх вызначаецца адпаведным палажэннем аб адпаведным нагрудным знаку

Нагрудныя знакі вырабляюцца, як правіла, з металу метадам ліцця або штампоўкі і пакрываюцца каляровымі эмалямі. Пры гэтым нагрудныя знакі могуць складацца з некалькіх частак (калодкі і падвескі), быць камбінаванымі або суцэльнаштампаванымі.

Забараняецца нашэнне замест нагрудных знакаў планак са стужкамі.

Нагрудныя знакі, акрамя знакаў службовай прыналежнасці, уручаюцца ва ўрачыстай абстаноўцы. Разам са знакам адзнакі ўручаецца пасведчанне да яго.

Знакі службовай прыналежнасці выдаюцца на перыяд выканання службовых абавязкаў, калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі.

Парадак прадстаўлення да ўзнагароджання, уручэння нагруднага знака, а таксама парадак выдачы дублікатаў нагрудных знакаў і пасведчанняў да іх вызначаецца адпаведным палажэннем аб нагрудным знаку.

Аб узнагароджанні нагрудным знакам адзнакі праводзіцца запіс ва ўліковых дакументах.

Паўторнае ўзнагароджанне адным і тым жа нагрудным знакам адзнакі, акрамя знакаў, якія маюць ступені, не праводзіцца, калі іншае не вызначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Узнагароджанне нагруднымі знакам адзнакі, якія маюць ступені, праводзіцца паслядоўна ад ніжэйшай ступені да вышэйшай.

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія выязджаюць з Рэспублікі Беларусь, маюць права вывозіць нагрудныя знакі, якія належаць асабіста ім, і адпаведныя дакументы да іх.

Патрабаванні частак другой і трэцяй, шостаі і сёмай гэтага артыкула не распаўсюджваюцца на нагрудныя знакі, якія заснаваны да 6 снежня 2000 г.».

9. У артыкуле 19:

назву дапоўніць словамі «, навучэнцаў устаноў адукацыі»;

частку першую пасля слоў «аб'яднанняў» і «абавязкаў,» дапоўніць адпаведна словамі «, навучэнцаў устаноў адукацыі» і «падчас адукацыйнага працэсу,».

10. Дапоўніць Закон артыкулам 19¹ наступнага зместу:

«Артыкул 19¹. Меры па абароне афіцыйных геральдычных сімвалаў

Не дапускаецца выкарыстанне фізічнымі або юрыдычнымі асобамі сімволікі, падобнай або ідэнтычнай да ступені змяшэння з афіцыйнымі геральдычнымі сімваламі дзяржаўных органаў (арганізацый).».

Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны тэрмін забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законом і прыняць іншыя меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 3. Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку:
артыкул 1 – праз шэсць месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона;
іншыя палажэнні – пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь